

# **ПЕДАГАГІЧНАЕ ЗНАЧЭННЕ ВЫКАРЫСТАННЯ БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ПРЫМЕТ Ў ПРАЦЭСЕ АЗНАЯМЛЕННЯ ДАШКОЛЬНІКАЎ З ПРЫРОДАЙ**

**А.А. Страха**

Народныя прыметы суадносяцца з жыщём чалавека, з надвор'ем, з адносінамі чалавека да прыроды. Прадметам асэнсавання, ацэнкі ў прыметах, становілася практычна кожная з'ява прыроды, кожны прадмет прыроды, што акружалі чалавека і кожнае яго дзеянне ў прыродзе. У колькасных адносінах багацце народных прымет і павер'яў настолькі невычэрпнае, наколькі рознабаковае і бясконца разнастайнае само духоўнае і матэрыяльнае жыщё чалавека. Народная прымета – гэта прыкметчаная чалавекам, незразумелая для яго, але сталыя адносіны паміж якім-небудзь часта паўтаральнымі з'явамі ці падзеямі ў фізічным свеце. Шляхам шматвяковых назіранняў над з'явамі надвор'я і шляхам перадачы досведу з пакалення ў пакаленне народ усталёўваў неаднаразова паўтаральную адначасовасць (супадзенне) ці паслядоўнасць дзвюх падзеяў ці з'яў. Кожная паасобку прымета паўстае як цалкам самастойны згустак інфармацыі, што мае сваю ўнутраную логіку, сваю прагматыку і структуру.

Найпершая і самая важная **функцыя прымет - інфармацыйная**. Праз прыметы чалавеку прадстаўляецца такая інфармацыя, якую неабходна правільна вытлумачыць. Важна падкрэсліць, што інфармацыя можа быць самай рознай — дождж, ранні снег, мароз і г.д. Розныя з'явы наваколля становяцца свайго роду знакамі, што інтэрпрэтуюцца як пэўныя паведамленні.

Дзякуючы ўважлівым назіранням за надвор'ем, за паводзінамі жывёл, асаблівасцямі раслін на працягу стагоддзяў быў створаны шэраг дакладных прымет. Такія прыметы могуць быць выкарастаны ў працы з дзецьмі.

1. Найбольш выразныя прыметы, звязаныя з прадказаннем надвор'я:

- **набліжэнне дажджу:** “Месяц красен – к дажджу”
- **вецер:** “Калі пры заходзе сонца воблакі чырвоныя, то назаўтра будзе вецер”
- **мароз:** “Вераб’і ўмацоўваюць свае хованкі – праз некадъкі дзён пахаладае” і г.д.

Уважліва назіраючы за зменамі надвор'я, людзі сталі прадказваць яе на найблізкі час і вызначалі нярэдка даволі сапраўды. Так, калі пры ясным надвор'і неба раптам пачынала хмурыцца, а ўначы не выпадала раса, то казалі, што гэта да дрэннага надвор'я, да дажджу. І сапраўды, у хуткім часе неба завалакалася хмарамі і пачынаў ісці дождж. Такія прыметы, заснаваныя вылучна на візуальных назіраннях, давалі ў большасці выпадкаў дакладныя звесткі.

2. Цікавы прыметы надвор'я па паводзінах жывёл:
  - **насякомых:** “Калі пчолы з раніцы сядзяць у вуллі і гудуць, то будзе дождж”
  - **рыб:** “Калі рыба ўвечар плюскаецца па-над вадой, то будзе дождж”
  - **земнаводных:** “Калі ўвечар жабы гучна квакаюць, то хутка будзе дождж”
  - **птушак:** “Калі ластаўкі лётаюць высока, то будзе добрае надвор'е, а калі нізка над вадою ці над самаю зямлёю, тое гэта на дождж”, “Куры церабяцца і купаюцца – дождж будзе”
  - **звяроў:** “Кот на печку – сцюжса на двор”.

На сённяшні дзень навукай усталявана, што жывёлы задаўга да наступу дажджлівага надвор'я адчуваюць павышэнне вільготнасці паветра, падзенне атмасфернага ціску, паслабленне сонечнага святла і назапашванне паветранай электрычнасці перад навальніцай. Тыя насякомыя, якія пакрыты пушком і валасінкамі, якія добра ўбіраюць вільгаць, ужо пры невялікім павеліченні вільготнасці змушаны лётаць нізка над зямлём. Услед за насякомымі над зямлём пачынаюць лётаць і птушкі, якія сілкуюцца імі. То ж

робіць і рыба. Яна высоквае з вады і ловіць насякомых, якія звычайна лётаюць над самай вадой. Ўзмоцненае кваканне жаб - таксама своеасаблівае рэагаванне на набліжэнне навальніцы.

3. Прыметы надвор'я па падметах і з'явах нежывой прыроды:

- **раса:** “*Калі пасля заходу сонца выпадае вялікая раса, то будзе добрае надвор'e, а калі няма - то хутка будзе дождж*”
- **вясёлка:** “*Вясёлка ж пасля абеду паказвае, што будзе яснае надвор'e*”
- **месяц:** “*Калі месяц агародзіцца вакол узімку, то будзе валіцца снег ці закруціць завея, а ўлетку варта чакаць непагадзь*”
- **зоркі:** “*Калі зоркі блішчаць роўна, то будзе мароз ці яснае надвор'e, а калі яны міргаюць, то будзе непагадзь*”

4. Прыметы надвор'я на працяглы час:

- сярод прадказанняў надвор'я на працяглы час адмысловае месца адвадзілася **дням выпадзення першага снега, дням першага грома, першага марозу і г.д.:** “*Пасля таго дня, як выпадзе першы снег, вялікі снег выпадзе і пакрые зямлю толькі праз месяц*”. У дадзеным выпадку прымета не можа лічыцца дакладнай, бо снег можа легчы і адразу, у асобныя ж гады сталы снег выпадае толькі перад новым годам ці пасля яго, хоць да гэтага 2-3 месяца перыядычна снег то выпадаў, то хутка раставаў.

Такая прымета “*Калі першы гром чуецца з поўначы, тое надыходзячае лета будзе халоднае, з поўдня – цёплае*” так сама з'яўляецца недакладнай, бо яна была заснавана на простым прыпадабненні з'яў, якія не маюць паміж сабой ніякай заканамернай сувязі. Напрыклад, у дадзеным паселішчы гром чулі з поўначы, а за 20 кіламетраў гэты ж гром, чуўся з поўдня. Дадзеныя прыметы не адлюстроўваюць сапраўдных сувязяў, якія існуюць у прыродзе.

- важным у прадказанні надвор'я на працяглы час быў стан яе ў дзень **якога-небудзь свята**, ці да, ці пасля яго: “*Калі добра прыкмячаць, якая бывае надвор'e зімою да каляд і пасля каляд, такое надвор'e будзе перад*

*Пятром і пасля Пятра*”, “*Калі на Пакровы мароз, то зіма будзе цяжская*”, “*Якое надвор’е на Каляды да абеду, такое будзе вясною*”.

- часам спрабавалі вызначыць надвор’е па **каляндарным цыклам розных з’яў ў прыродзе**: “*Якое надвор’е было падчас красавання садоў, такое ж будзе і падчас жніва ржы*”, “*Калі першы снег заспее лісце на дрэвах, то будучая вясна будзе халодная*”;
- вызначэнне будучага надвор’я па **стане яе ў ту ці іншую пару года**: “*Калі роўная зіма, то будзе добрае лета*”, “*Якая зіма, такое будзе і лета, бо лета ідзе па зіме*”. Варта адзначыць, што ў перыяды інтэнсіўнай сонечнай актыўнасці зіма і лета прыкметна адрозніваюцца надвор’ем ад наступных зімы і лета. Народныя назіранні маюць тут вызначаны разумны сэнс. Калі зыходзіць з навуковых дадзеных пра стан сонечнай актыўнасці ў вызначаныя гады і яе ўплыве на надвор’е, то часта надвор’е зімы не вельмі рэзка адрозніваецца ад надвор’я будучага лета. Калі, напрыклад, узімку надвор’е добрае і маразы дужыя, тое лета будзе пагоднае і гарачае, а калі ўзімку валіць снег, тое лета будзе мокрае.

Было б памылкай лічыць, што ўсе прыметы, якія тычацца прадказанняў надвор’я на працяглы час, былі няслушнымі. Асобныя з іх, у першую чаргу выпрацаваныя шляхам шматгадовых назіранняў, маюць рэальную аснову. Напрыклад, вядома, “*Калі мышы робяць свае гнёзды над зямлёю, то будзе мокрая восень, а калі ў зямлі - то сухая*”. Цалкам лагічны змест гэтай прыкметы, бо дажджлівае надвор’е пагібельна для мышэй, якія жывуць у норах на ніzkіх месцах.

**Другая функцыя прымет** - мадэльванне імі чалавечых паводзінаў, стварэнне канкрэтных схем для арыентацыі ў той ці іншай сітуацыі. Прыметы паказваюць на неабходнасць усвядомленага стаўлення да ўласных учынкаў да наваколля, бо яно ў сваю чаргу можа «адказаць» якраз у адпаведнасці з атрыманым сігналам. У гэтай сувязі звязтае на сябе ўвагу форма прымет, якая можы быць у выразе:

- **прадпісанняў.** Гэтыя прыметы, пабудаваны паводле схемы «рабі гэта, каб здарылася тое»: «*Што б не сеялі, тое яно лепши атрымаецца, калі ў той час на небе не відаць сонцы, а плывуць хмаркі ці аблокі*». Можна выказаць здагадку, што ў пахмурны дзень часам аддавалі перавагу сеяць у сувязі з tym, што зямля была больш вільготнай і насенне хутчэй праасталі.

- **забаронаў.** Гэтыя тэксты, пабудаваныя паводле схемы «нельга рабіць гэта, каб не здарылася тое»: «*Не ступай праз галенъ — забалаць ногі*». «*Каб не балела галава, не кідай вычасаныя валасы абыкуды*», «*Як карова ацеліца, то няможна з хаты нічога пазычаць*»

- **рэкамендацый.** У данным выпадку чалавек выступае як атрымальнік пэўных паведамленняў. Напрыклад: «*Каб звесці ў поле паганае зелле, бяруць ичэпку з таго дзерава, каторае разаб'е пярун, да й барануюць ёй поле*».

Асноўным лейтматывам выканання альбо невыканання правілаў выступае універсальная формула «за ўсё трэба плаціць», інакш кажучы, кожны чалавечы ўчынак уключаны ў сітуацыю ўзаемадзеяння і на яго абавязкова знайдзеца адказ, «проста так» нічога не можа быць ні сказана, ні зроблена. Глыбінай светапогляднай асновай прымет выступае ўсеагульная абумоўленасць, калі ўвесь свет уяўляўся сістэмай узаемаабумоўленых і ўзаемазамяшчальных элементаў, калі ўсё магло быць прычынай усяго. Назіраючы за прыродай, чалавек вучыўся мэтанакіраванасці і гарманічнасці. Адзначаную шматвяковымі назіраннямі ўзаемасувязь прыродных з'яў у розныя поры года народ злучае с заканамернасцямі ў прыродзе.

Вывераныя доследам шматлікіх пакаленняў, гэтыя выразы народнай мудрасці могуць выкарыстоўвацца ў работе па азнямленню дзяцей дашкольнага ўзросту з прыродай. Важна адбіраць народныя прыметы, зыходзячы з наступных патрабаванняў:

- змест прымет павінен быць зразумелым для дашкольнікаў. Напрыклад, такія прыметы як "Калі на святога Фядота дубовы ліст разгарнуўся, зямля прынялася за свой род", "Позні лістапад - на цяжкі год"

патрабуюць падрабязных тлумачэнняў і самі з'явы, якія закранаюцца ў прыметах, не з'яўляюцца блізкімі, значнымі для дзяцей;

- варта выкарыстоўваць прыметы, злучаныя з прыроднымі з'явамі, якія дзіця можа само назіраць. Напрыклад, "Ластаўкі лётаюць нізка - да дажджу", "Дождж пры сонцы - хутка дождж спыніцца";

- не варта выкарыстоўваць шмат доўгатэрміновых прымет, тыпу "Рабіны ўрадзіла шмат - да мокрай восені і суровай зімы", "Калі першы снег выпаў на зялёнае лісце, зіма будзе суровай", "Бяроза з восені жоўкне з верхавіны - вясна ранняя, знізу - позняя". Азнямленне дашкольнікаў з такімі прыметамі патрабуе арганізацыі працяглых назіранняў на працягу некалькіх сезонаў, рэгулярнай фіксацыі назіраных з'яў, аб'ектаў, падрыхтоўку дзяцей да распавядання пра адбывалыя змены;

- не варта выкарыстоўваць прыметы, злучаныя з негатыўным стаўленнем да аб'ектаў прыроды ці якія дэманструюць адмоўную мадэль паводзін у адносінах да аб'ектаў прыроды. Напрыклад, "Чорная кошка перабегла дарогу - да няшчасця", "Калі задавіць жабу - пойдзе дождж";

- важна больш выкарыстоўваць прыметы, якія падкрэсліваюць прыгажосць аб'ектаў і з'яў прыроды і стымулюючыя назіранне, любаванне імі. З нашага пункта гледжання гэтаму можа спрыяць і мастацкая апрацоўка народных прымет для азнямлення з імі дзяцей дашкольнага ўзросту. Напрыклад; *"у ясныя вясновыя дні кветкі маці-і-мачакі гарачь залатымі зорачкамі, але варта з'явіцца ў небе дажджлівай хмары, як кветачкі зачыняюцца, зорачкі згасаюць"*; *"яшчэ не стукнулі першыя кроплі дажджу, а далікатныя фіялкі ўжо сагнулі свае празрыстыя тонкія сцяблінкі і апусцілі "вочы" да зямлі, так ім лягчэй перанесці ўдары дажджавых крапель"*, *"перед дажджом пухнатыя шарыкі дзымухаўца сціскаюцца і парашуцікі утрымліваюцца на месцы, не разлятаюцца"*.

Непасрэднае назіранне прывабных аб'ектаў прыроды ў спалучэнні з народнай мудрасцю, вобразнай гаворкай педагога стымулюе імкненне

дзяцей любавацца прыродай, захапляцца яе прыгажосцю і адлюстроўваць яе падчас выяўленчай дзейнасці.

### **Літаратура**

1. Беларусы. Т. 7. Вусная паэтычная творчасць / Г.А. Барташэвіч, Т.В. Валодзіна, А.І. Гурскі і інш.; Рэдкал.: В.М. Бялявіна і інш.; Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору. – Мн.: Бел навука, 2004. – 586 с.
2. Жыцця адвечны лад: Беларускія народныя прыкметы і павер'і /уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. – Кніга 2. – Мінск, 2010. – 614 с.
3. Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і /уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. – Кніга 1. – Мінск, 2010. – 574 с.